



ЗИНОВІЙ ПРИГОДІЧ

I некалькі слоў пра сябе

Мне заўсёды, колькі я сябе памятаю, хацелася пісаць, ці, як у нас кажуць, сачыняць. Спачатку гэта былі кароценъкія

допісы ў газету «Піянер Беларусі» пра школьнія справы, пра ўражанні аб пра- чытаных кніжках. У старэйшых класах завёў цеснае супрацоўніцтва з раённай газетай «Калгасная праўда» — дасылаў туды матэрыялы ўжо не толькі пра жыццё школы, але і мясцовага калгаса, замалёўкі пра цікавых людзей роднай вёскі Лышча.

Таму, напэўна, невыпадкова пасля заканчэння сярэдняй школы мяне запрасілі на работу ў раённую газету. Я з удзячнасцю прыняў гэта запрашэнне. І не толькі таму, што любіў і марыў пра журналістскую працу, а яшчэ і з-за таго, што для паступлення на аддзяленне журналістыкі Белдзяржуніверсітэта тады трэба было абавязкова мець два гады профінага стажу, і пажадана па спецыяльнасці.

Пасля заканчэння юніверсітэта я быў размеркаваны на працу ў старэйшую і са-

мую аўтарытэтную ў рэспубліцы газету «Звязда». Адзінаццаць гадоў я правёў у гэтым таленавітым рэдакцыйным калектыве, прайшоўшы сур'ёзную школу прафесійнага станаўлення. Гэта былі, бадай, самыя шчаслівія і самыя плённыя ў творчым пла-не гады майго жыцця. Тут я напісаў і выдаў свае першыя кнігі, стаў членам Саюза журналістаў рэспублікі. А ў 1986 годзе — і членам Саюза пісьменнікаў СССР.

Вяршній маёй журналісцкай кар'еры можна лічыць пасаду галоўнага рэдактара газеты «Советская Белоруссия», якую мяне давялося ўзначальваць у самыя бураленныя гады перабудовы. І ня-гледзячы на ўсе складанасці грамадска-палітычнага і творча-рэдакцыйнага жыцця, мы мелі рэкордныя па тым часе тыраж — звыш 600 тысяч экзэмпляраў.

Пасля развалу Савецкага Саюза я апынуўся на вуліцы. У прымым сэнсе: як былога «камуняку» мяне нікуды не бралі на работу. Тры месяцы я быў беспрацоўным. Але я не сядзеў склаўшы рукі. Рэгулярна хадзіў у бібліятэку, чытаў даунія газеты і часопісы, выношаў, абдумваў і дэю ўласнага выдання. І ад-

нойчы канцепцыя такога выдання мне ўяўлялася настолькі выразна і поўна, што мне заставалася толькі як мага больш дакладна яе занатаваць. Так напрадвесні 1992 года з'явілася вядомая цяпер «Гаспадыня», аб чым я ўжо крыху расказаў.

Што яшчэ? За гэтыя трыццаць гадоў многае зроблена. Галоўнае: удалося ўтрымаць на плаву часопіс. «Гаспадыня» па-ранейшаму застаецца адным з самых масавых выданняў у рэспубліцы. Акрамя таго я працягваў займацца навукай і творчай працай: стаў кандыдатам філософскіх навук, выдаў больш за 30 мastaцкіх і дакументальных кніг. Лайрэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі. Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь.

Дарэчы, у нашай рэдакцыі працујуць трох члены Саюза пісьменнікаў, трох лайрэаты прэміі прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры і два лайрэаты Нацыянальнай літаратурнай прэміі. Я ганаруся сваім калектывам і ўдзячны супрацоўнікам за іх талент, за добра сумленную, плённую працу, за шчырасць і любоў да нашых чытачоў.

Зіновій ПРЫГОДІЧ,
галоўны рэдактар часопіса
«Гаспадыня».